

трэцій чвэрці I тысячагоддзя. Культурны пласт гэтага часу захаваўся ў межах асобных мацерыковых ям. У суккупнасці з данымі радыёугляроднага датавання мягчыма вызначыць час існавання вакольнага горада старажытнага Полацка ў другой палове VIII – IX стагоддзяў (час існавання ляпной керамікі групы 1). Дагэтуль з VI стагоддзя на яго месцы існавала селішча банцарапскай культуры, што пацвярджаецца радиёугляродным датаваннем кавалкаў дрэва і наяўным керамічным матэрыялам. Адсутнасць сцерильных пралластак у структуры пласта, а таксама значнай колькасці вугалю дасць надставы для вызначэння безперапыннага характару існавання селішча – вакольнага горада ў VI – X стагоддзях.

## ЛІТАРАТУРА

1. Бубенько, Т.С. Стратиграфия и хронология нижнего слоя Витебска / Т.С. Бубенько, О.Н. Левко // Ранние славяне Белорусского Поднепровья и Подвіння: материалы по археологии Беларуси. – Минск, 2003. – № 8. – С. 71 – 95.
2. Дук, Д. Старожытныя славяне полацкага гарадзішча (780 – 1310 гг.) / Д. Дук // Беларускі гістарычны часопіс. – 2008. – № 7. – С. 21 – 27.
3. Еремеев, И. Лепная керамика средневекового Витебска / И. Еремеев, Г. Бубенько, Г. Штыхов // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. II (Вып. 2) / уклад. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск : І.П. Логвінаў, 2007. – С. 5 – 24.
4. Еремеев, И. Древний Лукомль. Лепная керамика и раннесредневековый культурный слой / И. Еремеев, Г. Штыхов // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. I (Вып. 1) / уклад. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск : І.П. Логвінаў, 2007. – С. 110 – 134.
5. Кондратьева, О.А. Древнерусские гребни IX – XI вв.: местное производство и общеевропейские традиции / О.А. Кондратьева // Памятники старины. Концепции. Открытия. Версии: в 2 т. – СПб. – Псков, 1997. – Т. 1. – С. 300 – 308.
6. Плавінскі, М. Полацк да Рагвалода (пытаць тапаграфіі і хранілогіі культурнага слоя) / М. Плавінскі // Acta archaeologica Albaruthenica. Vol. II (Вып. 2) / уклад. М.А. Плавінскі, В.М. Сідаровіч. – Мінск : І.П. Логвінаў, 2007. – С. 25 – 44.
7. Плавінскі, М. Ляпная керамика полацкага селішча / М. Плавінскі, Г. Штыхай // Гіст.-археалаг. зб. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. – № 21. – С. 62 – 73.
8. Старая Ладога. Древняя столица Руси. Каталог выставки. – СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003. – 121 с.
9. Тарасаў, С.В. Полацк IX – XVII стст.: Гісторыя і тапаграфія / С.В. Тарасаў. – Мінск: Беларус. навука, 1998. – 183 с.

## ВЫНІКІ АНТРАПАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ НА ТЭРЫТОРИІ БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ Ў 1998 – 2008 ГАДЫ

**В.А. ЕМЯЛЬЯНЧЫК**  
(Полацкі дзяржавны ўніверсітэт)

Разглядаючы анатрапалагічны даследаванні старажытнага насельніцтва Беларускага Падзвіння, якія праводзіліся на працягу 1998 – 2008 гадоў на базе Полацкага дзяржавнага ўніверсітэта. Па комплекснай праграме былі вывучаны кранілагічныя серыі, прадстаўленыя матэрыяламі пахаванняў розных эпох, пачынаючы з XI і да XVIII стагоддзя. У артыкуле прадстаўлены асноўныя вынікі даследаванняў кранілогіі розных груп насельніцтва.

Уводзіны. Анатрапалагічны даследаванні старажытнага насельніцтва Беларускага Падзвіння распачаліся ў канцы XIX стагоддзя. Першая публікацыя, прысвячаная апісанню курганных чарапоў з тэрыторыі Віцебскай губерні, належыць рускаму антраполагу В.Н. Майнову, які даследаваў матэрыялы з раскопак Е.Р. Раманава [1]. У гэты перыяд увагу даследчыкаў у першую чаргу прыцягвалі курганныя пахаванні. Шкілетныя матэрыялы з курганнага могільніка каля в. Пуцілкавічы (зараз Ушацкі р-н Віцебскай вобл.) з раскопак Ф. Вярэнкі і В. Шукевіча вывучаў польскі антраполаг Л. Седзячэк [2].

Серую чарапоў полацкіх крывічоў, атрыманую ў выніку раскопак А.Н. Ляўданскага і І.А. Сербава, у 1930 годзе даследаваў вядомы савецкі антраполаг Г.Ф. Дэбец [3]. Г.Ф. Дэбец адзначыў выражаны ёўрапеоідныя харектар серыі полацкіх крывічоў, яе падабенства да кранілагічных серый дрыгавічоў і радзімічаў [3, с. 74]. У далейшым, разглядаючы агульную суккупнасць крывіцкіх кранілагічных серый (іскousкія, смаленскія, цвярскія, полацкія крывічы), Г.Ф. Дэбец адзначыў яе неаднастайнасць: калі заходняя галіна крывічоў (полацкія крывічы) прадстаўлена выражаным ёўрапеоідным тыпам, то на ўсходзе, там дзе курганы ўтрымліваюць фінскія ўпрыгожванні, часцей сустракаюцца сублапаноідныя прыкметы, ступень выражанасці ёўрапеоіднасці памяншаецца [4, с. 248].

У пасляваенны час у савецкай антрапалогіі асаблівая ўвага шадавалася вывучэнню праблемы этнагенезу ўсходніх славян. У гэты час былі апубліканы абагульняючыя працы Т.А. Трафімавай [5], Т.І. Аляксееўай [6]. Т.І. Аляксеева пацвердзіла выснову аб неаднастайнасці антрапалагічнага складу крывічоў, адпаведнай археалагічнаму дзялению гэтай славянскай групы на племянныя саюзы ў канцы I тыс. н. э.: полапкія крывічы з'яўляюцца прадстаўнікамі єўрапеоіднай расы, у той час як крывічы вярхоў-яў Волгі і Волга-Клязьмінскага міжрэчча выяўлююць рысы, уласцівыя мясцовому даславянскаму (усходнен-фінскаму) насельніцтву [6, с. 49 - 51].

Пачынаючы з 1965 года, пасля стварэння аддзела антрапалогіі ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору АН БССР, распачаліся даследаванні беларускіх антраполагаў. Аднаўляеца сістэматычны збор і планамернае вывучэнне шкілетных рэшткаў са старажытных пахаванняў. На працягу 1966 – 1971 гадоў I.І. Салівон быў сабраны значны матэрыял па вясковаму насельніцтву Беларусі, набліжанаму да сучаснасці (XVIII – XIX стст.). У тым ліку было даследавана і насельніцтва з тэрыторыі Беларускага Падзвіння (Лукомль, Чашніцкі р-н). I.І. Салівон канстатавала ўзаемнае падабенства асобных лакальных груп вясковага насельніцтва з тэрыторыі Беларусі, што дазволіла аб'яднаць іх у адну группу. Параўнанне краніялагічных серый з вясковых могільнікаў XVIII – XIX стагоддзяў і курганных могільнікаў XI – XIII стагоддзяў выявіла высокую ступень іх падабенства па комплексу асноўных расавадыягнастычных прыкмет. На гэтай падставе I.І. Салівон зрабіла выснову аб генетычнай пераемнасці насельніцтва Беларусі, начынаючы з эпохі сярэднявечча і да сучаснасці [7].

У 80-я гады XX стагоддзя краніялагічныя матэрыялы з тэрыторыі Беларускага Падзвіння даследавалі А.І. Кушнір і Г.У. Чаквін [8]. Аналіз новых палеантрапалагічных матэрыяляў з курганных пахаванняў дазволіў прасачыць мазаічнасць антрапалагічнага складу насельніцтва Полацкай зямлі X – XIII стагоддзяў.

На сучасным этапе даследаванні старажытнага насельніцтва Беларусі праводзяцца не толькі на базе Акадэміі навук Беларусі, але і на базе Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працягваеца далейшае назапашванне краніялагічных і астэлагічных калекцый з тэрыторыі Беларускага Падзвіння. У сярэдзіне 90-х гадоў беларускімі археолагамі была адкрыта і даследавана новая катэгорыя пахавальных помнікаў – грунтovыя могільнікі X – XIII стагоддзяў. Археалагічныя раскопкі, якія штогод праводзяцца на базе Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта пад кіраўніцтвам Д.У. Дука, дазволілі атрымаць каштоўныя матэрыялы на насельніцтву Полацка XVII – XVIII стагоддзяў. Антрапалагічнае вывучэнне новых матэрыяляў праводзіцца па комплекснай праграме, якая ўключае, акрамя класічных краніяметрычных даследаванняў, вывучэнне палсадэмаграфіі і палеаэвалюціі старажытнага насельніцтва.

**Асноўная частка.** На працягу 1998 – 2008 гадоў па комплекснай праграме намі былі даследаваны групы насельніцтва з тэрыторыі Беларускага Падзвіння, прадстаўленыя матэрыяламі курганных, грунтовых і жальнічных пахаванняў XI – XIV стагоддзяў, матэрыяламі крыптаў Спаса-Праабражэнскай царквы Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра, матэрыяламі пахаванняў полапкай шляхты XVII – XVIII стагоддзяў з тэрыторыі Полацкага гарадзішча. Па выніках даследаванняў быў апубліканы шэраг артыкулаў [9 – 12].

**Курганныя пахаванні (XI – XIII стст.).** У склад даследаванай намі серыі курганных чарапоў часткова ўваілі матэрыялы, якія ў свой час вывучаліся Г.У. Чаквінам і А.І. Кушніром, а таксама новыя матэрыялы з раскопак Л.У. Дучыц, Г.М. Семячuka, Г.В. Штыхава. Сярэднія памеры і паказальнікі мужчынскіх чарапоў прадстаўлены ў табліцы 1.

Сумарная серыя курганных мужчынскіх чарапоў харектарызуецца даліхакраній (чарапы наказальнік 74,1), вялікімі абсолютнымі памерамі падоўжнага і вышыннага дыяметраў чэрата і сярэднімі – папярочнага. Твар – сярэдні як паводле абсолютных памераў, так і паводле верхнестваравага паказальніка, артагнатны, моцна прафіляваны ў гарызантальнай плоскасці. Арбіты шырокія, нізкія як паводле абсолютнай велічыні, так і паводле арбітнага паказальніка. Па насавым паказальніку серыя адносіцца да катэгорыі сярэдняносных. Мужчынская серыя чарапоў выяўляе полімарфізм па шырыні і прафіліроўцы твару, выступанию насавых касцей. Для астатніх паказычак зменлівасць, бізкай да «нормальнай» альбо паніжанай.

Даследаванне тэрытарыяльных груп курганных чарапоў з тэрыторыі Беларускага Падзвіння не выявіла істотных адрозненняў паміж асобнымі лакальными групамі, за выключэннем серыі, прадстаўленай матэрыяламі курганных пахаванняў з тэрыторыі Глыбоцкага р-на (могільнікі Неравоз-4, Зябкі, Падсвілле). Сумарная серыя мужчынскіх чарапоў гэтай групы вылучаеца мезакрапій (чарапы паказальнік 75,8), сярэднім падоўжным дыяметрам чэрата, шырокім тварам, больш высокім дакрызяльным паказальнікам з адначасова больш выражанай сплошчанасцю твару ў ніжній яго частцы.

**Грунтовыя могільнікі (X – XIII стст.).** Да нядаўняга часу адзінай кропніцай інфармацыі аб антрапалогіі насельніцтва Полацкай зямлі X – XIII стагоддзяў былі курганныя пахаванні. Аднак у 90-я гады мінулага стагоддзя беларускімі археолагамі былі выяўлены і даследаваны грунтовыя могільнікі, сінхронныя курганным. Да іх адносяцца могільнік XI – XIII стагоддзяў Дрысвяты-Пашавічы (Браслаўскі район, раскопкі Г.М. Семячuka) і грунтовы могільнік X – XI стагоддзяў Казлоўцы (Міёрскі район, раскопкі Л.У. Дучыц і Г.М. Семячuka).

Таблица I

Складнія памеры і паказальнікі мужчынскіх чароў

№ наводле Марціна	Прыкметы	Курганы поляцкіх краявоў ХІ – ХІІІ стст.				Жальники ХІІІ – XIV стст.				Полацкае гарадзіча XVII – XVIII стст.				Слацкая царква XVII – XVIII стст.				Полацк, Слацкая царква XVII – XVIII стст.				Вясковая могілкі Беларусі XVIII – XIX стст.			
		n	X	s	n	X	s	n	X	n	X	s	n	X	s	n	X	s	n	X	s				
1	Падоўжны лінімэтр	43	187,8	5,90	14	182,8	4,76	11	180,1	4,01	5	184,0	2,55	52	176,4	5,46									
8	Паліроўны лінімэтр	42	139,1	4,29	14	141,0	6,41	11	142,5	5,22	5	152,8	1,30	51	143,1	4,52									
8:1	Чарапны паказальнік	40	74,1	2,95	14	77,1	2,82	11	79,1	3,29	5	83,1	1,52	50	81,3	3,94									
10	Найбольшая шырыня ілба	38	118,7	4,38	14	118,9	4,09	11	118,8	4,69	5	127,0	2,92	52	121,9	4,17									
45	Скупавы лінімэтр	15	134,4	7,23	5	131,4	4,62	10	130,3	3,80	4	137,5	4,20	22	129,9	4,95									
17	Вышынны лінімэтр	38	137,8	4,81	14	138,1	5,66	9	130,8	4,24	5	137,4	8,73	44	132,1	4,73									
5	Даўжыня асновы чэрапа	39	104,3	4,14	14	100,3	3,83	9	100,2	3,73	5	102,6	4,34	43	98,9	3,90									
40	Даўжыня асновы твару	32	99,0	4,82	13	97,6	4,70	8	97,5	5,81	4	96,8	6,50	32	93,0	4,91									
40:5	Паказальнік выступання твару	32	94,7	3,94	13	97,1	4,10	8	97,3	4,85	4	95,6	6,02	31	94,1	4,31									
48	Верхняя вільшыня твару	34	69,6	3,92	13	68,5	3,20	9	69,2	6,50	4	75,0	7,53	38	67,6	4,34									
48:45	Верхніетваровы паказальнік	15	51,8	3,65	5	52,2	1,92	8	52,6	4,57	4	54,6	5,72	20	52,2	3,02									
9	Найменшая шырыня ілба	39	98,2	4,41	14	96,1	4,71	11	96,7	4,63	5	97,8	2,39	52	96,7	4,42									
43	Верхняя шырыня твару	33	106,0	4,29	14	102,4	4,47	11	103,3	4,67	5	105,6	3,65	52	103,5	4,70									
46	Сярэдняя шырыня твару	20	96,4	4,38	12	92,6	5,40	10	93,8	3,97	4	92,8	2,63	41	93,3	5,29									
51	Шырыня арбіты	40	43,9	1,75	13	42,0	1,35	10	42,2	1,75	3	43,3	0,58	45	41,4	2,21									
52	Вышыня арбіты	41	32,3	1,95	13	31,2	1,74	10	31,8	2,49	3	36,0	2,00	45	32,1	2,44									
52:51	Арбітны паказальнік	40	73,5	4,36	13	74,4	4,50	10	75,3	4,88	3	83,1	3,69	45	77,6	6,08									
54	Пірынья носу	33	25,1	1,73	14	24,9	1,51	10	25,6	1,78	3	26,0	2,00	40	24,7	1,90									
55	Вышыня носу	39	51,8	2,96	13	49,6	2,02	10	51,2	3,46	3	54,3	8,39	40	50,4	3,23									
54:55	Насавы паказальнік	33	48,5	4,02	13	49,7	3,55	10	50,2	4,15	3	48,2	4,17	39	49,2	4,43									
29	Лобная хорда	43	113,7	5,41	14	114,4	6,64	11	110,2	3,16	5	114,4	5,08	54	109,8	4,42									
30	Цемянная хорда	44	115,3	5,15	13	117,5	5,36	11	112,4	5,64	5	120,4	11,19	54	110,0	6,47									
31	Патылічная хорда	41	97,8	4,42	13	96,5	3,31	11	94,5	4,57	5	95,2	9,20	43	94,4	4,60									
12	Шырыня патыліны	41	110,9	4,22	14	111,6	2,56	11	110,7	3,69	5	116,8	3,42	50	109,9	5,62									
11	Шырыня падставы чэрапа	41	124,7	4,78	14	123,6	4,38	10	125,1	4,28	5	130,4	5,77	49	123,6	5,15									
61	Шырыня альвеолярнай дугі	28	62,0	3,28	12	59,8	4,00	10	58,9	4,65	4	60,8	0,96	24	59,3	3,30									
63	Шырыня паднябення	37	37,6	2,34	12	35,8	1,70	10	37,0	1,94	4	34,3	2,63	36	36,0	1,87									
62	Даўжыня паднябення	32	48,7	2,36	12	46,9	2,68	10	46,6	2,46	4	47,8	3,95	37	45,7	2,71									
27	Цемянная дуга	43	132,5	7,09	13	134,9	7,02	11	130,2	6,62	4	133,8	8,54	50	127,8	8,55									
28	Дуга патыліцы	40	123,6	6,02	13	118,4	4,66	10	117,4	4,88	4	119,5	4,12	45	117,9	6,73									

Грунтовы могільнік Дрысвяты-Пашавічы ўваходзіць у склад археалагічнага комплексу, які ўключаюць у сябе таксама гарадзішча і неўмацаванае селішча, размешчаныя на востраве «Замак» возера Дрысвяты. Археалагічныя помнікі на востраве ўяўляюць сабою рэшткі памежнай крэпасці Полацкай зямлі XI – XIII стагоддзяў [13, с. 191]. Грунтовы могільнік размешчаны на бліжэйшым паўвостраве. У пахавальным інвентары нераважаюць рэчы, харэктэрныя для старажытных беларускіх гарадоў, што дазволіла Г.М. Семянчуку даць азначэнне могільніку як гарадскому некропалю, бескурганнаму па форме і хрысціянска-славянскаму па зместу [13, с. 195].

Праведзенае намі даследаванне дрысвяцкай серыі чарапоў паказала павышаную ўнутрыгрупавую зменлівасць як мужчынскай, так і жаночай выбаркі, што ўказвае на генетычную неаднароднасць групы. У фарміраванні антрапалагічнага складу насельніцтва Дрысвяцкай крэпасці прымалі ўдзел прадстаўнікі балцкага насельніцтва, носьбіты культуры ўсходнелітоўскіх курганоў. Асабліва яскрава гэта праявілася ў жаночай выбарцы чарапоў, для якой уласцівы харэктэрны зрух у бок масіўнасці, у парабанні з курганнымі чарапамі. Па ўсёй верагоднасці, прышлася славянская насельніцтва, пераважна мужчыны (прадстаўнікі княжаскай адміністрацыі, дружыннікі), маглі ўступаць у шлюбныя адносіны з мясцовымі балцкімі жанчынамі [10]. Гэтая выснова знаходзіць пацверджанне ў матэрыйялах археалогіі. Умацаванае гарадзішча на востраве да XI стагоддзя належыла балцкаму насельніцтву; сярод упрыгожванняў, знайдзеных на гарадзішчы і селішчы, пераважалі балцкія рэчы (зааморфныя бранзалеты, трапецападобныя падвескі, фібулы з макападобнымі і ромбападобнымі галоўкамі) [13, с. 347].

Грунтовы могільнік Казлоўцы размешчаны на правым беразе р. Дзісны, на адлегласці 12 км на захад ад г. Дзісны. У выніку археалагічных раскопак, праведзеных у 1988 – 1990 гадах Л.У. Дучыц і Г.М. Семянчуком, былі выяўлены пахаванні па абраду кремацыі і інгумациі. Нягнедзячы на сваю нешматлікасць, матэрыялы грунтовага могільніка Казлоўцы заслугоўваюць асаблівай увагі. Мужчынскія чарапы з грунтовага могільніка выразна адрозніваюцца ад курганнага насельніцтва Полацкай зямлі і харэктарызуюцца мезакраніяй, невялікім падоўжным дыяметрам чэрата, широкім і нізкім тварам з паслабленай профіліроўкай. Падобны «клапаноідны» комплекс прыкмет харэктэрны для фінамоўнага насельніцтва Прыбалтыкі і Паўночнага Захаду Расіі [14, с. 69 – 70; 15].

Меркаванне пра сувязі насельніцтва, што пакінула грунтовы могільнік Казлоўцы, з фінамоўным насельніцтвам знаходзіць сваё пацверджанне ў археалагічных матэрыйялах [16]. Такім чынам, у XI – XII стагоддзях на тэрыторыю Полацкага княства маглі пранікаць асабнія групы прыбалтыйска-фінскага насельніцтва з поўначы. Адсутнасць выражаных антрапалагічных адрозненняў жаночых чарапоў з могільніка Казлоўцы ад курганных чарапоў таксама можа ўказваць на шлюбныя сувязі прышлага і мясцовага насельніцтва.

Магчыма, што антрапалагічная спецыфіка тэрытарыяльнай групы курганнага насельніцтва з Глыбоцкага р-на (могільнікі Перавоз, Зябкі, Падсвілле), а менавіта зрух у бок мезакранія, у спалученні з паслабленнем гарызантальнай профіліроўкі твару, адлюстроўваюць вынікі працэсаў метысациі мясцовага і прышлага прыбалтыйска-фінскага насельніцтва. Паводле археалагічных даных, у матэрыйялах курганнага могільніка Перавоз таксама прысутнічаюць прыбалтыйска-фінскія культурныя элементы (галаўныя ўборы, вышиваныя бляникамі) [16, с. 17].

Аналіз антрапалагічных матэрыйялаў абодвух грунтовых могільнікаў з тэрыторыі Полацкай зямлі X – XIII стагоддзяў указвае на актыўныя міжэтнічныя контакты, якія суправаджаліся разбурэннем прынцыпу племяннай эндагаміі і спрыялі станаўленню новага тыпу этнічнай супольнасці, які прыходзіў на змену старой племяннай арганізацыі разам са станаўленнем раннесярэднявечнай дзяржаўнасці.

**Жальнікі XIII – XIV стагоддзяў.** Жальнікі ўяўляюць сабою пераходны тып пахаванняў ад курганоў да сучасных грунтовых магіл. Жальнікі існавалі даволі працяглы час – з XIII па XVIII стагоддзе. Для жальнічных магіл харэктэрна абкладка з камянёў круглаватай, авальной або чатырохкутнай формам, адзін альбо два вялікія валуны ў галовах і ў нагах, каменныя крыжы. Жальнікі былі распаўсюджаны на тэрыторыі Паўночнай Беларусі, Пскоўшчыны, Усходняй Латвіі [17].

У склад даследаванай намі серыі ўвайшлі матэрыйялы ранніх жальнічных пахаванняў з тэрыторыі Глыбоцкага (Перавоз) і Докшыцкага (Волча, Марговіца) раёнаў, атрыманыя ў выніку раскопак А. Квяткоўскай. Серыя, прадстаўленая раннімі жальнічнымі пахаваннямі, з'яўляецца злучальным храналагічным звязком паміж пахаваннямі курганнага перыяду і пахаваннямі, набліжанымі да сучаснасці. Сярэднія памеры мужчынскіх чарапоў з серыі жальнічных пахаванняў прадстаўлены ў табліцы I. Сумарная серыя мужчынскіх чарапоў харэктарызуецца мезакраніяй, сярэднім падоўжным і папярочным дыяметрамі чэрата, вялікай вышынёй чарапной каробкі. Твар сярэдні як паводле абсолютных памераў, так і паводле верхнятваравага паказальніка, артагнатны, моцна прафіляваны ў гарызантальнай плоскасці. Арбіты сярэднешырокія, нізкія як паводле абсолютнай велічыні, так і паводле арбітнага паказальніка. Па насавым паказальніку серыя адносіцца да катэгорыі сярэднясіх. У парабанні з курганным насельніцтвам назіраецца тэнденцыя да зрушу ў накірунку эпахальнага змянення чарапной каробкі: скарачаецца падоўжны дыяметр чэрата (брахікефалізацыя), памяняшаюцца памеры твару (грацылізацыя).

**Вывучэнне насельніцтва Полацка XVII – XVIII стагоддзяў.** Да апошняга часу звесткі пра антрапалагічныя асаблівасці насельніцтва Полацка адсутнічалі. Нягледзячы на тое, што на працягу 50 – 70 гадоў XX стагоддзя шэрагам архслагаў (М.К. Каргер, П.А. Рапапорт, У.А. Булкін) былі выяўлены і апісаны пахаванні X – XIII стагоддзяў у полацкіх храмах, антрапалагічная экспертыза шкілетных матэрыйялаў не праводзілася. Між тым вывучэнне антрапалогіі старожытнага насельніцтва Полацка XI – XIII стагоддзяў мае надзвычай важнае значэнне, паколькі дазволіць адказаць на шэраг важных пытанняў з гісторыі Полаччыны: вызначыць месца палаchan у антрапалагічным складзе насельніцтва Беларускага Падзвіння, прасачыць спецыфіку славянскага засялення рэгіёна і г.д.

У лістападзе 2005 года над кірауніцтвам Д.У. Дука праводзіліся археалагічныя раскопкі ў Спаса-Праабражэнскай царкве Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра. Усяго было даследавана 8 склепаў. Было выяснетлена, што ўсе склепы пабудаваны ў адзін час, у межах 2-й паловы XVIII стагоддзя [18, с. 58]. У 3-х склепах былі зафіксаваны чалавечыя косткі. Усю сукупнасць выяўленых астэалагічных матэрыйялаў можна падзяліць на дзве групы: 1) моцна парушаныя і фрагментарныя рэшткі чалавечых шкілетаў з крыптаў № 1 – 3 без слядоў пахавальнага абраду, з дамескамі костак жывёл; 2) калектыўнае пахаванне ў дамавіне з крыпты № 3. Сярод чалавечых костак з першай групы былі выяўлены рэшткі не менш за 37 чалавек, сярод якіх 5 дзяцей, а таксама дарослыя мужчыны і жанчыны рознага ўзросту (ад 20 да 60 год). Мяркуючы па фрагментарнасці шкілетаў, многія з якіх былі прадстаўлены адзінкавымі косткамі, пахаванні былі моцна парушаны. Магчыма, гэтыя косці скідвалі разам з косткамі жывёл у склепы, калі знаходзілі іх падчас будаўнічых работ на тэрыторыі манастыра.

Другая група (калектыўнае пахаванне ў дамавіне) уяўляе сабой гамагенную паводле полу і ўзросту групу, прадстаўленую амаль поўнымі шкілетамі б-ці мужчын сталага веку (узрост больш за 50 год). Надобна, што калектыўнае пахаванне ў адной дамавіне паўстала ў выніку перанахавання шкілетаў, паколькі асобныя косткі былі абгорнуты дарагой тканінай з срэбрнай піткай.

Прыдатнымі для вымярэнняў паводле стандартнай краніметрычнай праграмы аказаліся 6 чарапоў з другой групы. Сумарная серыя мужчынскіх чарапоў з пахавання ў дамавіне вылучаецца выражанай брахікраніяй (чарапны паказальнік 83,1), пры сярэдніх велічынях падоўжнага дыяметра і вялікіх памерах папяроchnага і вышыннага дыяметраў чэрата. Твар шырокі і высокі паводле абсалютных памераў, сярэдні паводле вехнітваравага паказальніка, артагнатны. Арбіты шырокі і высокія паводле абсалютнай велічыні, паводле арбітнага паказальніка – сярэднія. Паказальнік выступання твару характарызуе серую як артагнатную. Такім чынам, ужо на ўзору апісанай характарыстыкі прасочваецца марфалагічна адметнасць групы. Паводле звестак І.П. Дэйніса, у часы, калі ў манастыры знаходзілася рэзідэнцыя генералаў ордэна іезуітаў, склепы Спaskай царквы выкарыстоўваліся для пахавання кіраунікоў ордэна [19, с. 131]. Такім чынам, даследаваныя намі пахаванні моглі наслежыць іезуітам.

У 2007 годзе над кірауніцтвам Д.У. Дука праводзіліся археалагічныя раскопкі на тэрыторыі Полацкага гарадзішча. У верхніх пластах помніка, на глыбіні 0,8 – 1,4 м, былі выяўлены пахаванні, датаваныя на падставе аналізу пахавальнага інвентара XVII – XVIII стагоддзяў. На думку Д.У. Дука, на могілках хавалі прадстаўнікі полацкай шляхты. У выніку раскопак быў атрыманы шкілетны матэрыйял, прадстаўлены рэшткамі 36 чалавек, сярод якіх 13 дзяцей і 23 дарослых. Прыдатнымі для даследавання па краніметрычнай праграме аказаліся 16 чарапоў (11 мужчынскіх і 5 жаночых). Сярэднія памеры і стандартныя адхіленні мужчынскіх чарапоў прадстаўлены ў табліцы 1.

Сумарная серыя мужчынскіх чарапоў характарызуеца мезакраніяй (чарапны паказальнік 79,1), сярэднімі велічынямі падоўжнага і папяроchnага дыяметраў чэрата ў спалученні з малай вышынёй чарапной каробкі. Твар сярэдні як паводле абсалютных памераў, так і паводле верхнітваравага паказальніка, артагнатны. Арбіты сярэднешырокі, ніzkія як паводле абсалютнай велічыні, так і паводле арбітнага паказальніка, нос сярэдні. Мужчынская серыя чарапоў выяўляе полімарфізм па верхній вышыні твару. Для астатніх паказчыкаў зменлівасць блізкая да «нармальнай», альбо паніжаная. Па сваіх абсалютных памерах полацкая серыя мужчынскіх чарапоў выяўляе значнае падабенства з сумарнай серыяй вясковага насельніцтва Беларусі XVIII – XIX стагоддзяў. Гэты факт указвае на мяццовасць паходжанне полацкай шляхты, яе генетычныя сувязі з карэнным насельніцтвам Беларусі.

**Міжгрупавы аналіз даследаваных краніалагічных серый.** З мэтай паразнання паміж сабой даследаваных груп насельніцтва быў праведзены кананічны дыскрымінантны аналіз. Аналіз праводзіўся для чатырох храналагічных серый мужчынскіх чарапоў з тэрыторыі Беларускага Падзвіння: 1) матэрыйялы курганных пахаванняў XI – XIII стагоддзяў; 2) матэрыйялы жальнікаў XIII – XIV стагоддзяў; 3) матэрыйялы пахаванняў XVII – XVIII стагоддзяў з тэрыторыі Полацкага гарадзішча; 4) матэрыйялы пахаванняў у Спaskай царкве Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра. У паразынальны аналіз была таксама ўключана серыя вясковага насельніцтва Беларусі XVIII – XIX стагоддзяў як эталонная для карэннага насельніцтва Беларусі новага часу. Першапачаткова ў аналіз быў уключаны набор з 30 метрычных прыкмет. Верагоднасць памылкі першага роду для F-крытэра Фішэра ( $p < 0,000$ ) указвае на існаванне невыпадковых адрозненняў па даным наборы прыкмет.

У сувязі з тим, што разглядалася 5 выбарак, для апісання міжгрупавой зменлівасці дастаткова 4-х дыскрымінатораў, ці кананічных пераменных. Для першай і другой кананічных пераменных  $p < 0,05$ , што ўказвае на невыпадковы характар адпаведнай заканамернасці міжгрупавой варыяцыі. Для трэцяга і чацвёртага дыскрымінатораў такая невыпадковасць не была даказана. Па значэннях назапашаных доляў сумарнай міжгрупавой варыяцыі першая кананічная пераменная ўлічвае каля 70 % зменлівасці, другая – каля 17 %. У суме першыя два кананічныя вектары адлюстроўваюць каля 87 % зменлівасці і з'яўляюцца найбольш значнымі. У табліцы 2 прадстаўлены нагрузкі зыходных прыкмет на кананічныя пераменныя. Наборы нагрузкак выкарыстоўваюцца для інтэрпрэтациі сэнсу кананічных пераменных.

Табліца 2

Нагрузкі зыходных прыкмет на кананічныя пераменныя в мужских групах

№ паводле Мардзіна	Прыкмета	Кананічная пераменная	
		1	2
1	Падоўжны дыяметр	0,608	0,435
8	Папяроchnы дыяметр	-0,329	0,504
63	Шырыня паднібення	0,229	-0,257
17	Вышины дыяметр	0,301	0,395
5	Даўжыня асновы чэрата	0,364	0,210
28	Дуга патыліцы	0,285	0,047
10	Найбольшая шырыня ілба	-0,249	0,258
40:5	Паказальнік выступання твару	-0,000	0,146
62	Даўжыня паднібення	0,280	0,183
8:1	Чарапны паказальнік	-0,625	0,056
52	Вышины арбіты	-0,006	0,230
9	Найменшая шырыня ілба	0,098	0,038
46	Сярэдняя шырыня твару	0,130	-0,067
45	Скулавы дыяметр	0,108	0,386
40	Даўжыня асновы твару	0,259	0,193
61	Шырыня альвеалярнай дугі	0,179	0,070

Першая кананічная пераменная найлепшым чынам падзяляе паміж сабой розныя храналагічныя групы насельніцтва (серую курганных чарапоў XI – XIII стст. і серы XVII – XIX стст.) і вылучае антрапалагічны тып, які характарызуецца зліжэннем чарапнога паказальніка, павелічэннем даўжыні чарапнай каробкі і зніжэннем яе шырыні, павелічэннем высотнага дыяметру. Гэты «архаічны» комплекс прыкмет уласцівы курганнаму насельніцтву Полацкай зямлі.

Другі дыскрымінатор добра падзяляе паміж сабой язве храналагічна блізкія серы: серую, прадстаўленую пахаваннямі ў Спаскай царкве, і серую вясковага насельніцтва Беларусі. Мужчины з пахаванняй у Спаскай царкве адразніваюцца ад вясковага насельніцтва Беларусі павелічэннем усіх абсалютных памераў мазгавога чэрата, больші шырокі і высокі тварам, высокі арбітамі.

Па выніках кананічнага аналізу быў пабудаваны графік ацэнак кананічных пераменных (мал. 1). На графіку прадстаўлена наглядная карціна ўзаемнага размяшчэння асобных чарапоў, якія належаюць да розных груп, у прасторы першых 2-х кананічных пераменных.


У правай частцы графіка размяшчаюцца курганныя чарапы полацкіх крывічоў, якія характарызуюцца даліхакраніяй, вялікімі памерамі падоўжнага і вышинынага дыяметраў. У левай частцы графіка размешчаны серы, набліжаныя да сучаснасці (XVII – XIX стст.). Гарызантальная вось графіка, такім чынам, адлюстроўвае эпахальны працэс брахікефалізацыі, які складаецца ў змяненні формы чарапнай каробкі ад падоўжанай да круглай за кошт памяншэння падоўжных памераў і павелічэння шыротных памераў чэрата.

Дзве серы чарапоў, прадстаўленыя жалынічнымі пахаваннямі XIII – XIV стагоддзяў і пахаваннямі полацкай шляхты XVII – XVIII стагоддзяў, займаюць на графіку прамежкавае становішча. Цікава адзначыць значнае перакрываюне зон абодвух графікаў, што ўказвае на блізкае падабенства ўказаных серый.


У цэлым для ўсіх даследаваных серый, за выключэннем серыі са Спаскай царквы, характэрна прыніясненне да адзінага цэнтра згушчэння. Серыя чарапоў са Спаскай царквы, наадварот, стаіць абасоблена, пры гэтым зоны, утвораныя 2-ма полацкімі серыямі (Спаская царква і полацкае гарадзішча), не перакрываюцца паміж сабой, што ўказвае на іх выразнае марфалагічнае адрозненне.

З мэтай атрымання нагляднага ўяўлення аб ступені падабенства і адрозненія даследаваных груп насельніцтва быў праведзены кластэрны аналіз. У модулі правядзення дыскрымінантнага аналізу была знойдзена матрыца адлегласцяў Махalanobisa, якая затым выкарыстоўвалася для кластэрызацыі па ме-

тадзе Уорда. На малюнку 2 прадстаўлена гарызантальная дэндраграма кластэрнага аналізу. На першым кроку кластэрзызацыі, на ўзоруні адлегласці 2,57, быў утвораны кластэр, які ўключае групы вясковага насельніцтва Беларусі і полацкай шляхты. На другім кроку, на ўзоруні адлегласці 3,61, да іх далучылася група насельніцтва, прадстаўленага жальнічымі пахаваннямі. На трэцім кроку, на адлегласці 6,32, да іх далучылася група курганных крывічоў. Група, прадстаўленая матэрыйламі пахаванняў ў Спаскай царкве, стаіць адасобленая, што пацвярджае яе антрапалагічную адметнасць.



Мал. 1. Узаемнае размяшчэнне мужчынскіх груп у просторы двух кананічных пераменных



Мал. 2. Гарызантальная дэндраграма кластэрнага аналізу

У выніку праведзенага даследавання былі зроблены наступныя **высновы**:

- 1) аналіз антрапалагічных матэрыйлаў 2-х грунтовых могільнікаў X – XIII стагоддзяў з тэрыторыі Полацкай зямлі ўказвае на актыўныя міжэтнічныя контакты. У фарміраванні насельніцтва памежнай крэпасці Полацкай зямлі Дрысвяты прымаюць уздел групы славянскага і балцкага насельніцтва, матэрыйлы грунтовага могільніка Казлоўцы адлюстроўваюць узаемадзеянне прыбалтыйска-фінскага і мясоўшчовага насельніцтва;

- 2) паміж насельніцтвам Беларускага Падзвіння эпохі ранняга сярэднявечча (палацкія крывічы) і новага часу (палацкая шляхта, вясковае насельніцтва) прасочваецца генетычна перасяленнасць. Адроз-

ненне паміж курганным насельніцтвам і насельніцтвам, набліжаным да сучаснасці, з'яўляецца вынікам эпахальной трансфармацыі будовы чэрата (брахіcefalізацыя);

3) блізкае падабенства паміж сабой серыі вясковага насельніцтва Беларусі і серыі Палацкай шляхты ўказвае на іх генетычную блізкасць і агульнае паходжанне;

4) антралагічнае своеасаблівасць серыі, прадстаўленай пахаваннямі ў Спaskай царкве, сведчыць на карысць адсутнасці генетычных сувязей з мясцовым насельніцтвам.

## ЛІТАРАТУРА

1. Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. – М., 1886. – Т. 49, вып. 2. – С. 98 – 119.
2. Sedlaczek, L. Drogowicze. Studium antropologiczne. Przyczynek do paleontologii Bialej Rusi // Polska Akademija Umejetności. Prace Komisji Antropologii i Prehistorji. – Krakow: Drukarnia Uniwersitetu Jagiellońskiego, 1929. - 55 s.
3. Дэбец, Г.Ф. Чарапы Люцыянскага могільніку і старажытных славян Беларусі і месца апошніх у палеантрополёгії Усходняй Эўропы / Г.Ф. Дэбец // Прапцы секцыі археолёгіі Інстытута гісторыі Беларускай АН. – Мінск, 1932. – Т. 3. – С. 69 – 80.
4. Дебец, Г.Ф. Палеоантропология СССР / Г.Ф. Дебец. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1948. – 389 с. (Труды / Ин-т этнографии. Т. 4).
5. Трофимова, Т.А. Кривичи, вятачы и славянские племена Поднепровья по данным антропологии / Т.А. Трофимова // Советская этнография. – 1946. – № 1. – С. 91 – 136.
6. Алексеева, Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии / Т.И. Алексеева. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1973. – 332 с.
7. Саливон, И.И. Антропологическая характеристика населения Белоруссии II тыс. н. э. по палеоантропологическим материалам / И.И. Саливон // Очерки по антропологии Белоруссии / И.И. Саливон [и др.]; под ред. В.П. Алексеева, Ю.Г. Рычкова. – Минск, 1976. – С. 18 – 101.
8. Кушири, А.И. Новыя материалы к антропологической характеристике населения Полацкой земли XX – XIII вв. / А.И. Кушири, И.В. Чаквин // История и археология Полацка и Полоцкой земли: конф. к 1125-летию Полацка. – Полацк, 1987. – С. 28 – 30.
9. Емяльянчык, В. Комплексная антралагічнае характеристыка насельніцтва Полацкай зямлі X – XIII стст. (па даным краніалогіі) / В. Емяльянчык // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы IV Міжнар. науцк. канф., Полацк, 23 – 24 кастр. 2002 г.; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Ін-т гісторыі НАНБ, НПГКМЗ; укл. Т.А. Джумантаева. – Полацк, 2003. – С. 122 – 130.
10. Емельянчик, О.А. Краниологическая характеристика материалов грунтового могильника XI – XIII вв. Дрысвяты-Пашевичи / О.А. Емельянчик // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. А. Гуманітарные науки. – 2006. – № 7. – С. 16 – 24.
11. Емяльянчык В.А. Вынікі антралагічнай экспертызы астэалагічных матэрыйялаў з крыптаў Спaskай царквы Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра // Гіст-археалаг. зб. – 2006. – № 21. – С. 224 – 228.
12. Емяльянчык, В.А. Антрапалогія двух грунтовых могільнікаў курганаў перыяду (да пытання аб этнічнай сітуацыі на тэрыторыі Полацкай зямлі ў X – XIII стст.) / В.А. Емяльянчык // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі: матэрыялы V Міжнар. канф., Полацк, 24 – 25 кастр. 2007 г.; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, НПГКМЗ, – Полацк: НПГКМЗ, 2007. – Т. 2. – С. 14 – 21.
13. Семянчук, Г. Раннесярэднявечны грунтовы могільнік Дрысвяты-Пашавічы / Г. Семянчук // Гіст-археалаг. зб. – 2002. – № 17. – С. 191 – 195.
14. Денисова, Р.Я. География антропологических типов балтских племён и этногенетические процессы в I – начале II тысячелетия н. э. на территории Литвы и Латвии / Р.Я. Денисова // Балты, славяне, прибалтийские финны: Этногенетические процессы: сб. ст.; Латв. акад. наук, Ин-т истории Латвии; отв. ред. Р.Я. Денисова. – Рига: Зинатне, 1990. – С. 28 – 81.
15. Санкина, С.Л. Этническая история средневекового населения Новгородской земли по данным антропологии / С.Л. Санкина. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – 109 с.
16. Дучыц, Л.У. Археалагічныя дадзеныя аб прыбалтыскіх фінах на тэрыторыі Беларусі ў пачатку II тысячагоддзя / Л.У. Дучыц // Гісторыя Беларусі: жалезны век і сярэднявечча: тэз. дакл. науцк. канф., Мінск, 27 – 28 лістап. 1997 г.; Ін-т гісторыі НАН Беларусі; нав. рэд. В. Шадыра. – Мінск, 1997. – С. 16 – 18.
17. Дучыц, Л.У. Жальнікі / Л.У. Дучыц // Археалогія і нумізматыка Беларусі: энцыкл.; Беларус. энцыкл.; рэдкал.: В.В. Гетаў [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1993. – С. 252.
18. Дук, Д.У. Гісторыя Порлацка: па матэрыялах археалагічных даследаванняў: вучэб.-метад. компл. для студ. спец. 1-21 03 01-01 01 «Гісторыя Беларусі» / Д.У. Дук. – Наваполацк: ПДУ, 2006. – 112 с.
19. Дэйніс, І.П. Полацкая дауніна / І.П. Дэйніс; уклад., прадм. і камент. М. Баўтовіча; пер. з руск. мовы М. Ермалаева. – Мінск: Медисонт, 2007. – 330 с.